

На пленуме ЦК ЛКСМБ

Будаўніцтва соцыялізму

патрабуе новых пролетарскіх кадраў, якія-б забясьпечылі патрэбы соцыялістычнай гаспадаркі

„Спэцыялісты павінен аўладаць выстарчальнымі глыбокімі соцыяльна-тэхнічнымі і экономічнымі ведамі, шырокімі грамадзкі-політычнымі съветапоглядамі, якасцямі, неабходнымі для організатораў вытворчай айтыўнасці шырокіх мас працоўных”. (З рашэнняў лістападаўскага пленума ЦК Усे�КП(б)).

(З дакладу загадчыка аддзелу адукацыі і быту ЦК ЛКСМБ т. Шоламава)

Таварыши! Задача майго дакладу—вызвесці месца комсамолу ў падрыхтоўку рабочай сілы і спэцыялістіў, вызначыць прынцыпавы пункт погляду комсамолу па пытанні падрыхтоўкі кадраў спэцыялістіў і рабочай сілы.

Воляю рабочай клясы і асноўнай масы сялянства тэмпі нашага будаўніцтва ўсе павалічваюцца. Калі, прыкладна, узяў валаўную продукцыю па першым варыянту пяцігодкі, рэспубліканскі прамысловасць, дык яна павінна была складаць 600 тысяч рублёў, зараз-жа, па новаму варыянту, яна будзе складаць 1,350 тыс. руб.

Мы перабудоўваем Беларусь аграрную ў Беларусь аграрна-індустрыальную. Новая соцыяльная эканоміка, культура і быт дашлі да самых далёкіх вёсак нашага Палесься.

Пры такіх шпаркіх тэмпах пытанні кадраў набывае асаблівую значэнне. У нас часта недацэніваюць значэнне і важнасць проблемы кадраў. Асаблівіца гэта датычыцца комсамольскай организацыі. Некаторыя разглядаюць падрыхтоўку кадраў як кампанію. Гэта бяспречна зьяўляецца глыбокай памылкай. Вырашэнне проблемы кадраў ёсьць вырашэнне часткі клясаў барацьбы і нароўшце—вырашэнне проблемы кадраў—гэта ёсьць барацьба за соцыялістичную культуру. Ва ўмовах Беларусь ў гэтым напрамку мы маём надзвычайна-вялікую адсталасць.

Я вам, таварыши, прывіду дзіўныя лічбы: калі ў Нямеччыне процэнт інжынера-тэхнічнай сілы ў адносінах да рабочых складае 1,38 проц., дык у СССР—0,37 проц. і па Беларусі—0,30 проц.

Калі на машина-будаўніцтва ў Нямеччыне процэнт спэцыялістіў да рабочых складае 37,2 проц., дык у СССР—1,12 проц., а у БССР толькі—0,12 проц.

Па металізаванію прамысловасці ў БССР спэцыялісті з вышэйшай асветай складаюць толькі 0,1 проц., альбо—0,2 проц.

Гэтая лічба з усей яскравасцю высоўваюць перад намі пытанні падрыхтоўкі кадраў спэцыялістіў ў адпаведнасці з тэмпамі росту нашай прамысловасці і рэконструкцый сельскай гаспадаркі.

Пераможкам „вузня месцы”

Калі ўзяць, нават па варыянтах пяцігодкі, што мы можам даць пры ўмовах напружанай пралуксной здольнасці нашых навучальных установ, дык гэта выражаетца ў наступным: мы зможам даць па вышэйшай кваліфікацыі—38,3 проц., па сярэдній адукацыі—35,5 проц.—па Беларусі. Адсюль яскрава паўстае пытанне: што нам треба вышукані яшчэ акрамя навучальных установ, якія іншыя формы падрыхтоўкі?

Асноўнай формай дадатковай падрыхтоўкі павінна зьяўліца па-за вузскія систэмы падрыхтоўкі.

Возьмем, напрыклад, Віцебскі прымысловы цэнтр, дзе шмат рабочых—толькі на прадпрыемствах ахоплены тэхнічным курсам 362 асобы.

У раешных лістападаўскага пленума ЦК Усे�КП(б) асюм чотка даеца падрыхтоўка рабочых спэцыялістіў і г. д. Нам, комсамольскай организацыі Беларусі, треба правяціць тут надзвычайна-вялікую шырэйтыву, абяднаць інжынерна-тэхнічнай сілы і сумесца з профарганізацыямі выступіць за масавую прафтэхасцьвету рабочай моладзі ўсіх рабочых.

Другой формай у систэме па-за вузскім падрыхтоўкі кадраў павінна зьяўліца засобы абучэнне, а ў нас да гэтага часу яго недацэніваюць.

Нам таксама треба змагацца за аднайменныя вічэршай тэхнічнай навучальна-тэхнічнай установы для пропуску праз яе ў першую чаргу практыкаў, кваліфікацый рабочых, якім вытворческія навучанні не будзе неабходнымі праходзіць тут, а якім асноўную ўвагу треба будзе звязаць на тэорычную падрыхтоўку.

У нас ёсьць вялікія кадры практик, атывістых на наших вытворческіх, ёсьць рэспубліканскія, уладнікі, першое месца з якіх належыць фабразвучу і профшкольцам, якія павінны скласці вялікія рэзэrvы з рабочай клясі для падрыхтоўкі кадраў спэцыялістіў.

Пролетарызацыя—важнейшая задача

Зусім немалаважнае значэнне займае пытанне крэыніц. Адкуль мы будзем браць людзкі матар'ял для наших навучальных установ? Ад гэтага значнай ступені залежыць тыгі таго спэцыялістага, якога мы будзем выпускаць з наших навучальных установ. Праўда, сказаць, што да гэтага часу ў нас ня было сыштамы работы па падрыхтоўцы рабочай і батрацка-бядніцкай моладзі ў вышэйшай і сярэднія навучальныя установы. Я лічу, што на гэты сыштаму работы треба звязаць асаблівую ўвагу.

Пры наяўнасці некаторых дасягненняў у ахоне і павялічыні пролетарскай, партыйнай, комсамольскай праслойкі, мы ўсё-ж-и ў якім разе не павінны на гэтым спыніцца. Соцыяльны склад трэба лічыць яшчэ нездальняющим, асаблівіца калі ўлічыць апошнюю рашэнію партыі аб тым, каб склад вышэйшых і сярэдніх установ дасцесці да 70 проц. рабочых, а на рабфаках да 90 проц.

Комплектаванне гэтага году стаўці перад намі асабліві востра пытанне аб крэыніцах панаўненія на навучальных установах. Вы толькі паглядзеце: усіго патрэбна будзе прызначыць 20850 чалавек у ВГНУ, Сельска-гаспадарчую Акадэмію, БДУ, Педагогічны інстытут, тэхнікумы і г. д.

Адкуль ідзе панаўненіе? Рабфакі—200 чалавек, школы—2-й ступені—250 чал., спэцклісы—130 чал., і агульна-адукацыйныя—600 чал., школы колгаснай моладзі—580 чал., віцэрыя курсы і школы—1000 чал., і сямігодкі—13.700 чал. Ці гэта можа быць цирпім, калі рабфакі і вялікія сыштамы займае таёне низнажычайнае месца?

Між іншым, я павінен адзначыць, што ў нас зараз ёсьць наогул ня зусім здаровая тээнзія—ёсьць пасобныя спробы ліквідаваць рабфакі. Нам прыдзеша з усей рашучасцю асуціць ісціць усе гэтыя спробы. Рабфакі ў суязе з пашырэннем сеткі навучальных установ у Беларусі павінны будзе змяніць больш значнае месца і павінны быць пашыраны (як ізўнія так і ўчарнія).

Далей, таварыши, калі ўзяць другую форму падрыхтоўкі, дык ў гэтым годзе мы праводзімі мобілізацыю 1000 комсамольцаў у вышэйшыя тэхнічныя навучальныя установы і тэхнікумы, 50 чалавек плюнэр-актыўу—у пэдфак.

У нас вельмі дрэзна абстайць пытанне з іздатчыні і арганізацыйнімі краініцтвамі з боку народнага камісарыту Асветы гэтым курсам.

Нам усе гэтыя пытанні трэба будзе наставіць як важнейшыя пытанні па-за дасцесці да 70 чалавекі разымераў,

а праца таго, што сярэднія асабынныя пла-

стою студэнтства маюць нездаровыя прызы: аполятычнасць, уладніцкая настроі, захапленне фокстротам і інш.

стэмы вытворчага навучання, зводзімі справу толькі да набывання вузкіх наўмыкаў і азнямленых студэнтаў з вузкай вытворчасцю. Адно з нездаровых звязаўшча ў нашым наўчанні адсутнічае мэтодыкі і сыштамы навучання. Тут-таксама неабходна сказаць, што нашы гаспадарчыя організацыі недацэніваюць усё важнайшыя пытанні вытворчага навучання і студэнтаў пасылаючы на практычную работу на прадпрыемствах, скарыстоўваючы на тэхнічнай работе („Балышаўскі“ Бабруйскі комбінат, „Энергія“ і інш.).

Трэба сказаць, што нашы гаспадарчыя організацыі пасылаючы на практычную работу на прадпрыемствах, скарыстоўваючы на тэхнічнай работе („Балышаўскі“ Бабруйскі комбінат, „Энергія“ і інш.).

Мы тут маём два пункты погляду: на першы—уласныя перасоўвані. ВСНГ прадугледжвае без будаўніцтва 57732 асобы, а з будаўніцтва 78642 асобы. Дзяржплян на гэтым дазве лічбы выстаўляе адну лічбу—86422.

На фабразвучах ВСНГ разыльвае падрыхтоўцаў 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Далей іншы відывіднае вучыненне: 370 чал. без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4068 чал., Дзяржплян прадугледжвае 5800 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

На падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Па падрыхтоўцаў пасылаючы на падрыхтоўцу 2670 чал. без будаўніцтва, з будаўніцтвам—6247 чал. Варыант Дзяржпляну—6520 чал. усяго. Профшколы павінны даць 1930 чалавека без будаўніцтва, а з будаўніцтвам—4951 чал., а Дзяржплян прадугледжвае падрыхтоўку 6677 чал.

Сілосныя ямы патрабуюць---кармоў

Пасей сілосных культур па Беларусі зрываецца. Пляны выкананы толькі на 0,9 проц.

Кіраунікі Менскага Акролгассаюзу яшчэ толькі займаюцца ўзгадненнем пытанняў. Нярухавасцю і закаранеласцю зрываюць справу сілосавання

Уключыць ў працу комсамольскіх організацый выкананне плянаў засеву сілосных культур і сілосавання кармоў

Комсамольцы Паўночнага Каўказу,— ваша слова!

Комсамол Беларусі павінен падхапіць ініцыятыву
комсамолі Украіны

ХАРКАЎ, 10 мая. Цэнтральны Камітэт Комсамолу Украіны выдае ў паход па засеву кукурузы і соі і выклікае на сонспаборніцу комсамол Паўночнага Каўказу.


Цэнтральны Камітэт ЛБСМУ взварнуўся да ўсіх комсамольцаў ветушнай радыёграждай:

Устаноўленыя катастрафічные становішча з пасевам кукурузы. Эта з высока ўраджайная засухаўстойлівая культура, якая зьяўліненцаў для вырашэння кармовай проблемы, і якае дасыравіну для рагу галін с-г. прымеславасці, якая разльна ўзнеснёлае харчаванне мас, павінне быць асабліва блізкай комсамолу. Не жаль, трывалі зрыве кукурузнай кампаніі забіў не комсамол.

Сёньня спэцыяльнім распаряджэннем т. т. Косюра і Чубараў у нашай шырокі - разгорнутай вясенняй пасеўной кампаніі, і ўрад прадышваючы у 10 дзён ноўпасыцою закончыць сеўзурозы.

Вясення пасеўны план не будзе жічыцца выкананым, без выканання пляну кукурузы. Сёньня Украіна ідзе першай да вялікай бальшай вясны. Мы не можам дапусціць, каб у апошнія дні слябы зрыве засеву кукурузы, а ў некаторых раёнах і нават соі, кіршувае содомістычнае піршынства. Цэнтральны Камітэт комсамолу Украіны патрабуе ад комсамольскіх організацый прарвадцаў рагучым наступленыні за кукурузу. Абвясцеце пасеўшчыкуў выключным значэннем кукурузы і ільготах пры не пасеве. Асаблівагу звыдренце на пасеў кукурузы, на сілос. Лепшых комсамольцаў — на горшым вучасткі. 10-дзён у нашай краіне хапала не такіх ражаючых бабу. Выкананне давесці да 100 процентаў пасева. Комсамольцы паўночнага Каўказу! Мы абавязуемся кукурузе і да большую падтрымку, чым вы! — Ваша справа!

3 „Комсамольскай Правды”



Колгаснікі на сяўбе

АСНОВЫ БУДУЧАЙ ХЛЕБАЗАГАТОЎЧАЙ КАМПАНІІ

Хайды ў сучасны момант сеўнічнае закончаны і галоўная ўвага быць ціпер згуртавана на каб як мага лепш правесці хлебазагатоўкамі ў першыя месяцы, хлебазагатоўкі басірочна значна ўскладнілі б сеу.

Зусім відочна, што і ў гэтых годах асноўнай задачай павінна быць — закончыць хлебазагатоўчую кампанію ў працягу бліжэйшых некалькіх месяцаў. На гэты раз відавочна ўжо на прыдзенца мець справу з павер'ем у выкананне хлебазагатоўчага пляну ў 4-5 месяцаў. Сілета сялянскае ма-са беднікоў і сераднякоў ужо па другому падыходзе да гэтай задачы, упініўшыся ў правільнасці таёжні ў хлебазагатоўках.

Далей, адносін асаблівасцю хлебазагатоўкам бытчага, году будзе, па-першае, то, што вялікая колькасць хлеба павінна будзе паствуці ад колгасаў і амаль уся маса хлеба павінна паствуці ў плянавым парадку па контрактациі.

Але было-б разам з тым найважнейшай памылкай думачь, што нам ужо ў гэтых годах на прыдзенца сустракацца пі з пілкім цілжкасцямі ў выкананні хлебазагатоўкі да студзеня.

У мінулым годзе пасеўная кампанія, як видома, вымагала асаблівую напруджаныню сід, бо ніколі вакол севу не разгортвалася

МЕНСКІ АКРКОЛГАССАЮЗ СЪЯДОМА ЗРЫВАЕ СІЛОСАВАНЬНЕ ПА АКРУЗЕ

Кампанія па сілосаванню зьяўлінца аднай з важнейшых гаспадарча-політычных кампа-ній. Аднак у Менскім Акролгассаюзе я такія глядзяць на яе. Акролгассаюз цураецца кампаніі сілосавання. Да гэтага часу ніякіх практичных мерапрыемстваў на прыняху. Рай-колгассаюзы не ўзварушаны. Кредыт на организацію сілоснай працы яшчэ не вызна-чана.

Калі юнкораўская брыгада запыталася ў старшыні Акролгассаюзу: „Чаму Колгассаюз правальвае адну з важнейшых гаспадарча-політычных кампа-ній”, старшыня Акролгассаюзу адказаў: „Бачыце старыя колгасы заняты сваімі справамі, а организаваны ў гэтым го-дзе колгасы заняты гаспадар-чным будаўніцтвам. Ім патрабо-ны двары для быдла, хлявы і

іншае, дык калі мы нават і да-мо практичныя заданыні, дык усе-роўна яны іх не выкана-юць”.

Так ганебна МЕНСКІ АКРКОЛГАССАЮЗ ЗРЫВАЕ СПРАВУ СІ-ЛОСАВАНЬНЯ ПА КОЛГАСАХ МЕНСКАЙ АКРУЗІ.

Нават прыгарадныя колгасы, якія ўзімку заўжды больш спажываюць кармоў, нічога не ро-бяць па іх сілосаванню. Вось-мем, напрыклад, колгас імя Дзяржынскага. Колгас знаходзіцца ў некалькіх іроках ад Менску. Адайн з найбольш моцных эканомічных колгасаў. Аднак, там ніякага ўяўленення на маюць аб важнасці кампаніі па сілосаванню. Кіраунікі колгасу толькі чулі аб сілосаванні, але прапусцілі гэта міма вушэй і нічога не робяць.

У совгасе „Вязынь-Фаніполь” па плині Белсельтрэсту вызна-чана пабудаваць 2 сілосныя бакшты. Аднак, савгас не за-свявае патрэбных для сілоса-вання культур. Для пабудовы сілосных бакштаў імама матар-ялу і ні сельбут, ні кірауніцтва совгасу фактычна да яе на прыступіла.

Усе чакаюць дырэктыў, А сілосаванье пад пагрозай зры-ву. Мы сёньня сыгналізуем аб гэтым. Патрабуем ад адпавед-ных органаў тэрміновага пры-цягнення да адказнасці за зрыў гаспадарча-політычных мерапрыемстваў.

Кампаніяй па сілосаванью па-вінны зацікавіца ўсе грамадзкія організацыі. Яна патрабуе рашучага павароту ўсіх устаноў да сілосавання.

БРЫГАДІР „ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ”.

Возьмем прыклад з комсамолу Украіны

Організуем паход комсамолу БССР за пасеў кукурузы і сланечніка

Выклік украінскім комсамолам комсамолу Паўночнага Каўказу на сонспаборніцу ў правядзенні паходу за пасеў кукурузы і соі павінен быць падтрыман і Беларускай організаціі.

Комсамольская організацыя Бела-русы, якая ўзяла на сябе абавязак зарытаваць 2 мільёны тон сілосных кармоў, не зможа выкананы задачы, калі не будзе зылінідаваны прарыў засеву сілосных культур (кукурузы, сланечніка).

На БССР заданыне на засеву сілосных культур выканана толькі на 0,9 проц.

Надётам юнкораўской брыгады на Наркомзем, Колгаспентр, Мол-жыўсцю і Менскі Акролгассаюз выяўлена піархомасць, бездаказнасць з боку шрагу кіруючых працаўнікоў у развязыці справы сілосавання і забясьпеччанія па-

севу патрэбнай колькасці сілосных культур.

Задача комсамольскай організацыі — забясьпечыць выкананье пляваў пасеву сілосных культур, без якіх мы не выканаем ўзімку намі заданы сілосавання.

Камітет і комсамольскія ячейкі

павінны зараз разгарнуць працу ў колгасах і савгасах за развязыціе сілосных культур, вядучы ражу чаргую барацьбу з тымі кіраунікамі, якія супраціўлююцца засеву сілосных культур, зрываючы гэтым справу сілосавання кармоў, задсюль-перашкаджаючы насыпаховаму вырашэнню пра-блемы жывёлагадоўлі у БССР.

Атрады „Лёгкай Кавалеры”, юн-коры і сіцянкі павінны пра-закончыць і забясьпеччанія па-

рачную кампанію, што робяць рай-выканкомы, райколгассаюзы, сель-саветы, савгасы, колгасы і індывідуальны сектар па выкананью ўрадавага задання засеву сілосных культур і развязыція справы сілосавальных кармоў.

Непаслаблюючы ўвагі і практичнага ўделу ў выкананіи пляваў засеву зборжавых культур, мы павілі на прыкладу комсамолу Украіны разгарнуць шырокі паход комсамолу Беларусі на дапамогу кукурузе і сланечніку, забясьпечыць выкананье пляваў іх засеву. Мы павінны мобілізаваць усю пролетарскую грамадзкасць на барацьбу за засеву сілосных культур, на барацьбу за сілосаванье кармоў.

Такім чынам, у хлебазагатоўках здабівіцаць дзяво організацыі: с-г. коопэрэцыя, якая загатаўляе хлеб, і Саюзхлеб, які разъміркоўвае хлеб. У гэтых адвесінах вялікіх змен у парадкаванні з мінулым годам не будзе. Толькі яшчэ больш скараціцца загатаўчы апарат. Але гэта, зразумела, не азначае, што вакол хлебазагатоўчага апарату не будзе клопату.

Асноўным недахонам хлебазагатоўчай кампаніі мінулага году было тое, што коопэрэцыя вельмі мала праяўляла сябе ў хлебазагатоўках. Мисціўлі, парадкаваныя організацыі павінны ужо ціпер заняцца пытаньнем організацыі хлебазагатоўкі і ўзмацненіем с-г. коопэрэцыі. У багатым годзе с-г. коопэрэцыя будзе адзінам загатаўльникам, і трэба зрабіць так, каб яна з гэтай задачай справілася. Треба загадзіць працягідзець коопэрэцыі апарат, загадзіць забясьпеччаніе яго працоўнікамі, якія ведаюць хлебазагатоўчую справу, якія ўмеюць загатаўляць хлеб загадзіць сконцэн-траваць гэтых працаўнікоў і зася-ць цвёрды курс на мобілізацію масавак хлебазагатоўкі.

А. Львоў.

хлеба ў тэрмін забясьпеччанія, дык мы самім забясьпеччаніцца ўжо па-стуцленыне хлеба. Па-гэту, та-кое правядзенне контрактациі ў сучасны момант, якое са-прайдэ забясьпеччаніе пасту-пленыне законтрактаванага хле-ба, зьяўлінца нашай задачай.

Контрактациі праводзіцца с-г. коопэрэцыяй і ўсі маса хле-ба павінна паствуці да ле. Тым самым развязываецца і пытаньне аб структуры і аб пабудове хлебазагатоўчага апарату. Адзінам загатаўльникам сёлета і павінна быць с-г. коопэрэцыя, якая ўесь хлеб законтрактавае.

Але распаряджацца хлебам дзяр-жаўнал організацыя — Саюзхлеб.

Уесь загатаўляецца хлеб павінен паствуці Саюзхлебу, які разъміркоўвае хлеб і тутарае хлебны раз-зервы. Дзеля того, каб не тутараць лішніх складаў операций, каб не перакідзіць лішні раз хлеб з аднаго складу ў другі, справа організаціі, тым чынам, што пры стан-цыённых пунктах, на млынох і злеватах Саюзхлеба, г. зи. у тых пунктах, дзе хлеб ужо павінен па-стуці, у распаряджэнне організаціі, якая разъміркоўвае загатаў-лены коопэрэцыі хлеб, здаецца прости Саюзхлебу, на яго склады, ці ў наянятія ім вагоны.

КАГО РЫХТУЕ ЛЕПЕЛЬСКІ БЕЛПЭДТЭХНІКУМ?

У КІРАҮНІЦТВА КОМСАМОЛЬСКАЙ ОРГАНІЗАЦЫІ ТЭХНІКУМУ ПРАЛЕЗЛІ КУЛАКІ І ПАДКУЛАЧНІКІ, ЧЛЕНЫ КОНТР-РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ГРУПЫ— „КАМЕНЦЫ“. КОМСАМОЛЬЦЫ ГАНЕБНА ПЛЯТУЦА У ХВАСЬЦЕ ЧУЖАКОУ

Патрэбна неадкладнае ўмішаныне органаў РСІ

Усе тыя, якія па розных прычынах (асабліва па соцыяльнаму становішчу) на прымаліся ў ішшы тэхнікуму Беларусі, знашлі сябе прытулак у Лепельскім БПТ. Тут сабраліся чужакі з усіх краін Беларусі.

Толькі нядуна адміністрацыя, грамадская організацыя тэхнікуму на фактах іздзелічных прарыву, на разлажэнскіх часткі студэнтаў у бучылі, што на ўсё добра, што тэхнікум засмечаны клясава-варожым нам элементам. Склад студэнтаў у большасці: сяляне-сераднякі, саматужнікі і служачы. Пролетарскі асиродак зусім маленькі. Толькі адзінкамі налічваецца рабочых і батракоў. У группе сераднякоў шмат заможнікаў, быльых людзей, сям'ю даюкоў, врандатараў, эканоматаў і г. д.

„Каменцы“ дзейнічаюць

Вось чаму да апошняга часу магісцэрства ў сценках падтэхнікуму контр-рэволюцыйная група студэнтаў под назвай „каменцы“ (амаль усе з Каменскага с-са, Лепельскага р-ну).

Гэтая „каменцы“, пасяліўшися ў адным пакоі з'организавалі баявых дружын па под назвай „БШП“, — бей, што папала, і „НВД“, — куды веџаў дэльта. Гэтай групі, стаўшы на чале кіраўніцтва студэнціх організацыяў, праводзіла анты-савецкую індырыную разлагайчую работу.

Ішчэ ў мінульым годзе, будучы ў Каменскіх сім'годзіцах, кіраўнікі гэтай групы: комомолец Курта і заможнік Наркесон вялі анты-савецкую работу на хатах сялян антысавецкіх лезунгі: Гэтые самы Курта-вылучаны комомольскія ячэйкі на пасаду рэдактара насынгазеты «Кузьня Асветы» — наладжаваў у сваіх пакоях і ў інтэрнаце імпровізованы мітынгі на абарону лідэрства правага ўхулу ў партыі, выкідаючы розныя контр-рэволюцыйныя лезунгі.

А АПА ячэйкі КСМ — Паўлоўскі — актыўны сабра групы „каменцаў“, які ў сілках лічыцца рабочым, а ў супрадзінні — з'яўляецца сынком контр-рэволюцыйных башкоў, якія да 1924 г. з'яўляліся буйнымі арандатарамі млынаў, таксама прарападаўваў контр-рэволюцыйны тэоры.

Група „каменцаў“ пропагандавала, што: „соцыялізм мы набудаваць на заможнікі, бо ў людзей неаднозначныя тэмпераманты ды скімітрычныя ўмоўы дзе яны жывуць. Нам не дагнаць наўзімітчыні краіны“.

Вялікая частка студэнтаў: Шорц, Курта, Наркесон, Маруника, Ліўшыц — актыўна выступалі супроты колектывізациі і спачувалі кулаку. Студэнтка Ліўшыц нават дагаварылася, што: лепш высвільіць трох студэнтаў, чымоў аднаго кулака“.

У самым тэхнікуме зрывалася колектывізация бмту. Была організавана на першым курсе шэсць комуны, якія нічога не зрабілі, распаліся, зараз організавана ўдзін агульная комуна, але за работу яна не зязяла.

Разлажэнныя сярод студэнтаў дайшло да таго, што яны групамі краілі сілкі ў кінагоры (Даўнэр, Мароз, Наркесон, Баршчэвіч і інш.), падраблялі талёмы на абеды і праста выцягвалі гроши ў кішэні (Борбрый).

Антысамітэз, беларускі нацыянальна-дэмократызм і шовінізм розных коледжаў мелі асаблівасць месяца ў тэхнікуме. Студент Шастаноў не адзін раз выказваў думку: „Я-б на Беларусі ніводнага сяляніна-беларуса не раскулачыў-бы, бо яго ў нас кулакоў“. Студэнты-басенікі, Беняминсон, Шмуклер і Ліўшыц С. абыўвалі студэнтаў-беларусоў мужыкамі, складалі ў інтэрнаце сваю юрэйскую групу, якія гулялі і не сябравалі з беларусамі.

Студэнты: Шорц, Курта, Гарашчэні, Мароз і інш. абыўвалі юрэй-студэнтаў жыдамі, кавэркалі юрэйскі акцэнт і мову, распаўсюджвалі анты-семіцкія анекдоты і верши.

Ударыліся ў пэсімізм.

У тэхнікуме наглядаліся сярод студэнтаў пэсімістичныя, упадніцкія настроі Комсамолец — студэнт Максім — стаў пісарем і пісаці сумінштвары, вёры, выяўляючы ў іх сваё адзінства, сум і інверсію ў посыпехі пашыгодкі. Пісал так: „трэба ўзяць вялікую лупу і прыстыніць да вачі — тады толькі што-небудзь добрага ўбачыць — а то ўсё ў адну кучу зъліцаў“.

Хуліганства, ломка электрычных лампачак, частыя бойкі паміж студэнтамі, начулыя адносны адзін да адзінага развязаныя на „містэр“ і „хахлоў“ — усё гэта гаворыць аб поўным разлажэнні тэхнікуму.

Тэхнікум засмечаны клясава-чужымі нам элементамі, і таму на гэтай „глубіні“ глебе маглі вырасці букеты разлажэнні тэхнікуму.

„Махровы бунецін“

У тэхнікуме яшчэ дагэтуль вучаша асобы, якія пазбаўлены выбарчым правою і нават атрымоўваюць стыгніды:

Баевіч, бацька якой да 1928 году займаўся гандлярствам. Каб уступіць у колгас і ўстройць сваіх дзяцей, пераду краму сваім краўчым. Сама Баевіч трымае сувязь з чужымі нам элементамі, пазбаўленцамі, з'яўляючыся яшчэ ў шыністкі.

Вучаша дзьве дачкі быўшага панскага эканома Кашарніка, які калісьці лупашаваў сялян, а зараз, „пролетарызаваўшыся“, праціў у колгасе. Пад кіраўніцтвам сэкретара ячэйкі КСМ Аксянівіча, які „зяляцаецца“ да ахана з дачок, прыняты нават у комісію.

Паўлоўскі — сын буйнага арандатара млыноў, абышнік, актыўны сабра групы „каменцаў“, абаронца яе кіраўнікі, які правы ўхіліць, да гэтага часу нават быў членам бюро ячэйкі ЛКСМБ.

Ліўшыц Слава — дачка быўшага буйнага абышніка пошты, у якога мелася 15 коней, — яшчэ ў шыністкі.

Харашчэні — сын кулака. Студэнты Мароз і Сялюк — сынкі дзякоў. Мицкевіч —



„Махровы бунецін“

кіраўнік С. — дачка заможніка, контрабандыста і экспліататора. Да часу высылкі вучыўся і Аргізка, бацька якога раскулачаны і высланы разам з сялян-студэнтамі. Таварышы ад іх ведалі, але нічога не гаварылі.

«Тэорэтыкі» перавыканыя чужакі

Ішчэ вучыцца шмат асоб, якія захавалі сваё соняшнікнае паходжанье, як, напрыклад, студэнты: Качан С., Мурашін, Далейчіні, Палонскі, дзіве сістры Качан і іншыя. Усе яны утрапалі ў тэхнікум як батракі і беднікі, а супрадуды з'яўляючыся заможнікамі. Шмат хто ў іх састаіць у комісію.

У дырэктора тэхнікуму, комісійскай ячэйкі, студкому складалася такая тэорыя: „Наш тэхнікум малды, знаходзіцца ў асіородзіўдзе меітаковага машчанства, сілаеца з людзьмі розных кінтоў Беларусі і паходжанінні, давиаючы такім „об'ектыўным“ ўмовам мы павінны перавыкаць нашы студэнтаў“. Гэтая тэорыя падхапляеца і сялян-студэнтам. Таварышы ад іх ведалі, але нічога не гаварылі.

«Каменцы» перавыканыя чужакі

Ішчэ вучыцца шмат асоб, якія захавалі сваё соняшнікнае паходжанье, як, напрыклад, студэнты: Качан С., Мурашін, Далейчіні, Палонскі, дзіве сістры Качан і іншыя. Усе яны утрапалі ў тэхнікум як батракі і беднікі, а супрадуды з'яўляючыся заможнікамі. Шмат хто ў іх састаіць у комісію.

У дырэктора тэхнікуму, комісійскай ячэйкі, студкому складалася такая тэорыя: „Наш тэхнікум малды, знаходзіцца ў асіородзіўдзе меітаковага машчанства, сілаеца з людзьмі розных кінтоў Беларусі і паходжанінні, давиаючы такім „об'ектыўным“ ўмовам мы павінны перавыкаць нашы студэнтаў“. Гэтая тэорыя падхапляеца і сялян-студэнтам. Таварышы ад іх ведалі, але нічога не гаварылі.

«Крытыкавалі», зважаючы на асобы.

Калі асьмеліліся напісаць аб прымірэнні з боку сэкретара ячэйкі Аксянівіча да чужых элементаў, дык насынгазета падхадзіць засыяршнісцю: і піша так: Як ні сорамна пісаць пра сэкретара нашай комісійскай ячэйкі, але прыходзіцца...

Комісійскай ячэйкі настолкі з'яўхіліся з правильных клясавых ракеў, што прымае ў свае шэрагі клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Задзіліся да таго, што яны гаворыць на гэтым дырэктора тэхнікуму тав. Ісааку (выключаны з партыі). Яму падавалася шмат зяяў на чужакоў, але ён іх то „губляй“, то „забываў“. Але, на сходзе некаторыя студэнты прынёлі да таго, што вони з'яўляюць сябе гандляроў рэволюцыі, што насы правадыры з'яўляюць выхадцамі з буржуазіі і офіцэршчыны, а ўсё ткі яны перавыкаюць і ўсё давараюць“.

Тэорыя перавыкаць чужакоў у тэхнікуме вельмі распаўсюджвалася. Адволь, як практичны вынік, — нерашчыцца ў сіамаўстисты, замазаваны разгортач самакрытыкі. Лезунгі аб кіткы, не зважаючы на асобы, насынгазетай на быў падхоплены. Немабільзвалі масы студэнтаў на зынштажнінне гэтых груповак і іздзелічных выхіду. Частка студэнтаў прымірэнні асьмелілася да яшчэ гэтага.

Прымае сякі-такі организацыйны заходы (за апошні час), калі ад гэтага пачало пагаварваць мяшчанікі Лепелю, калі ўсім тэхнікум рэжы.

Насынгазета таксама фіксуе ўжо даўно выкрытыя факты, але не може пісаць студэнтаў на зынштажнінне іх, на выхіду з якіх падхоплены. Немабільзвалі масы студэнтаў на зынштажнінне гэтых груповак і іздзелічных выхіду. Частка студэнтаў прымірэнні асьмелілася да яшчэ гэтага.

На гэтым дырэктора тэхнікуму, комісійскай ячэйкі настолкі з'яўхіліся з правильных клясавых ракеў, што прымае ў свае шэрагі клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою выгнану ўсю гілку з тэхнікуму. Годзінка-кіраўнікі трэба аддаць пад суд за грубое скрыўленне клясава-чужых нам студэнтаў, заможніку, сыноў гандляроў і г. д., якія зары павінны быць выгнаны з тэхнікуму.

Патрэбна належыць мітлою вы